



СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ!

Table with subscription rates for different categories (individual, pensioners, etc.) and a table for exchange rates.


ЗВЯЗДА

9 ВЕРАСНЯ 2010 г.
ЧАЦВЕР
№ 176
(26784)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Жывая зямля

АРЛОВА І АРЛЫ



— Хоць і жывуць у няволі, адчуваецца, што гэтыя птахі заўсёды застаюцца няскоранымі, сапраўды з пачуццём уласнага гонару...



БЕЛТА.

— Тры гады асаед жыў у кватэры Ірыны, цалкам разуменчы, што яму дазволена рабіць. Ён ведаў сваю тэрыторыю, а спажываў усё, чым сталавалі гаспадары...



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

БЕЛАРУСКУЮ МОВУ НАЗВАЛІ РОДНАЙ 60 ПРАЦЭНТАЎ ЖЫХАРОЎ РЭСПУБЛІКІ

Беларускую мову назвалі роднай 60 працэнтаў жыхароў рэспублікі, аднак звычайна размаўляюць на ёй дома толькі 30 працэнтаў насельніцтва.

Асноўнай мовай, якая выкарыстоўваецца для стасункаў, з'яўляецца руская мова. На ёй звычайна размаўляюць дома амаль 6 мільянаў 673 тыс. чалавек...

Абсалютная колькасць прадстаўнікоў найбольш шматлікіх нацыянальнасцяў у Беларусі скарацілася ў параўнанні з данымі перапісу 1999 года: яўрэяў — у 2,2 раза, украінцаў і рускіх — на трэць.

Сярод самых рэдкіх нацыянальнасцяў у Беларусі — японцы (23 чалавек), шведы (17), а 1 чалавек назваў сябе сібірскай татарыняй.

На момант перапісу насельніцтва ў кастрычніку 2009 года на 1000 жыхароў краіны ў працаздольным узросце прыпадала 624 чалавекі ў непрацаздольным узросце.

ПАТРЫМАНЫЯ ІНШАМАРКІ Ў БЕЛАРУСІ ЯШЧЭ БОЛЬШ ПАТАННЕЮЦЬ

Цэны на патрыманыя аўтамабілі ў Беларусі ўпадлі яшчэ больш. Такую думку выказала генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла ШАБАНАВА.

«Прапанаванне за апошні час не зменшылася, а попыт застаецца дастаткова слабым, прычым як на патрыманыя, так і на новыя аўтамабілі, — сказала яна.

Акрамя таго, аказваюць дадатковы націск на рынак патрыманых аўтамабіляў умовы беспіспешнага ўвозу іншамарак з Беларусі ў Расію.

У той жа час нейкая катастрофічная падзення на рынку не адбудаецца, паколькі ва ўрон сабе прадаваць будучы тым, каму трэба разлічвацца па крэдытах.

Еўрапейскі экалагічны стандарт Еўра-4 быў уведзены ў 2005 годзе. Аўтамабілі, якія выкарыстоўваюць рухавікі гэтага класа, працуюць на бензіне Аі-92 і вышэй.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

Улічваючы, што толькі за апошняга паўгода фізічныя асобы завезлі ў Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабіляў, рынак патрыманых аўтамабіляў сёння перапоўнены.

белагпропромбанк ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГПРОМБАНК» с 10 сентября 2010 г.\*

Table with interest rates for various deposit terms (100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 days) for different currencies (BYN, USD, EUR, RUB).

\* Настоящие ставки применяются: - для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой, заключенных в период с 06.03.2006 до 10.09.2010 — с 10.10.2010;

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК 136

время работы Контакт-Центра Банка 8.00–20.00 — рабочие дни 8.00–18.00 — выходные и праздничные дни

Детальные условия вклада «Линия роста» в газете: «Советская Белоруссия» № 49 от 16.03.2006, «Звязда» № 50 от 04.03.2006, на сайте банка в сети интернет — www.belapb.by

Table with exchange rates for various currencies (USD, EUR, RUB, BYR, UAH, BYR, EUR).

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь.